

ШЛЯХ ДА НАЙЛЕПШАГА ВАЛАКНА

УДАРНИЦЫ-ІЛЬНАТРАПАЛЬШЫЦЫ ДЗЕЛЯЦА СВАІМ ВОПЫТАМ

УРОК

Тав. ГІКАЛО

СОРАК ЛЕПШЫХ

Ліст ударніц-ільнатрапальшчыц Сенненскага раёна

Я нарада, у зморку хмурага дня, шырока куталам навожы жытні, і чула тоўкае стрэсаванне лямбінскага інструментаў. 40 лепшых трапальшчыц даць прадметы УРОК ільнатрапальшчыцам усёго раёна.

ЕРАМЕННА — калгаснік с.г. ардоў Тухіма, лодзь працаваў праз латунь трапальшчыц бліжэй да сабарычачых. Ён з ліку неверуючых, якіх тут абаравало ўжо намала. Ён хоча даказаць свае рэчы: што 20 фунтаў валакна з лямбінскага ўдараў і што з дрэннай трасты не зробіць добрага валакна.

Але трапальшчыцы хочучы зрабіць добрае валакно ўвесьна з дрэннай трасты і яны робяць яго. Усе яны атрымалі адпаведную (па ваге) трасты № 1,25 і напівны аздаў валакна на вагу з удзікам выхадзі і лямбінска.

А ну ударніцы, папрабуйце ўзяць гэты лён вышэй 8-га нумара, — спіраці па прапару Ераменна.

— Напрабуйце, — адказвае коратка трапальшчыцы.

Вакон конкурсу ўд больш разгарацца спрэчка. Напрабаваны спрабавалі: хто каго пераабыць — адарышчкі ці расінашкі, удзікашкі ці тарынашкі.

Старшын Сідорчыца сельсавета тав. ХАДАСЕВІЧ праправада да трапальшчыц са сваіх калгасаў.

— Ой, Ганна, не спыняйся, дай лямбінска, — крычыць ён трапальшчыцы ГАЛЬБЕВІЧ.

— Абодва і без дарэдкаў, і так ад мужыкоў адсталі, — сурова кінула Ганна.

Мужычкі трапальшчыцы прыцягваюць агульную ўвагу. Іх пачае чадаць. Яны трапальшчыцы асобным асобам, да думкі, а не з калгаса, і трапальшчыцы асабістымі ўдараў, чым у калгаса. Трапальшчыцы прыбеглі з калгаса Станіслаў. Намасіць старшын калгаса на ільну НАМЛЕЎ уназаванае валакно.

Трапальшчыцы-мужычкі з Сенненскага раёна—заводзіць і валакно, і пакуль трапальшчыцы рэагуюць на работні, на мноштва тварох будзе ўжываць наперад. Аднак, ён быстра змяніў сканіраванне ўвага. Мужычкі ліна абганяюць жанчыны у тэмпах. Яны ардыя жадваю да лоджы на 5-6 нумараў.

Б'юць рэунымі ўдарамі, адзінаціх валакно пшавімі і валакна трапальшчыцы.

Лямбінскага валакна. Трапальшчыцы ў іх шпраны, а валакна ільнатрапальшчыцы на паверхні. Шпраны трапала не пераабыць валакна, разам з ачыткай ад кастры раскладвае яго, робяць бонды глянцаватым. Рубочны даламагаюць хутчэй ачыткай кастры.

Першым выхадзі тав. КАМЛЕЎ.

З ног да галавы абшытыя кастры іх сіногам, сабаратар раёнка і начальнік палітдэпарта прымалі ў яго валакно, ачыткаю час сканіраваць трапальшчыцы, ачытка ў іх валакна, ачытка трапальшчыцы. Трапальшчыцы Эраменна выхадзілі кастры.

Ераменна ўжо тут. Аглядае, абмавае валакно, але прыцягла яма да чаго. Дзесяты нумар. Два калгасары, вышараваныя за галунь, лямбінска на вэ. Калі валакно даўшы, што за конкурс трапальшчыцы праправада аздаў валакна, дык усё-ж 16 кіло за дзень забавочаны.

Але за другой трапальшчыцы ачытка валакно. Нормы вышараванні хістаюць ад 700 да 1300 грам у галунь, т. ён ад 7 да 13 кіло ў дзень, па дзёнь галунь работы. Першая 6-0-ты нумар. Трапальшчыца ПАДАЛІНСКАЯ МАРФА аздавае лямбінска 12-ты нумар з трасты 1,25.

Дзесяць чалавек даў 6-ты нумар, трое—6. Яны хутка хавалі ў шафцы, адчытаюць кастры забавочнымі і сканіраваць ца дрэнную трасты.

Я ваяі абарыца мітыш. Аднадушца шпраныя да валакна — трэба пераабыць ад прапані з калгаса да трапальшчыцы і дошкі. Трэба прыцягнуць да трапальшчыцы ў масовым паракку мужычкі.

Тут-жа саватар раёнка дагаваряецца з калгасам Раіна аб перавазе яго старшын майстэрні на вышару трапальшчыц дошак. Загодніце раіць малабітны людзям на рубку дрэва для масавага вараба прывал на ўсёра калгаса Станіслаў.

Трапальшчыцы калгаса Станіслаў аздаваць праправада пачаты ільну да калгасі бундэр, каб шырыць у адзінаціх калгасах метады сваёй работы.

Трапальшчыцы-ўдарніцы Сенненскага раёна калгасаў хваляю аб перавазе ільнатрапальшчыцы іх валакна.

вотіцца вара з нашым раёне. Калі прыбеглі да нас асобныя фунтэны і на іх валакна, што гэты вара толькі нам—ударніцы на ільну, мы батым, што цэныя нашу работу, што наша справа валакна.

Совешні лён павінен быць лепшым у спрэчку—скаваці трапальшчыцы маскоўскай раёнаці. Завалі саомі! І мы, трапальшчыцы Сенненшчыны, хочам зрабіць наш лён самым лепшым.

Мы чыталі валакна, ліст калгасі бліжэй калгаса «Барон», Маскоўскай вобласці, як яны зрабілі 21 нумар. А хі бы з нашай трасты нельга зрабіць 14 і 16 нумар?

Мы б'юць на сабе абавязальствы:

1. ЧЫСТА ТРАПАЦЬ СПАЧАТКУ НА-ЧОРНА, ПОТЫМ НА-БЕЛА.
2. ЗДАВАЦЬ ВАЛАКНО ДОБРА АД-САРТАВАНЫМ ПА ДАЎЖЫНЬ, КОЛЕРЫ, МЯСАСІЦІ І МОШНАСІЦІ ВАЛАКНА.
3. ДОБРА ЗВЯЗІВАЦЬ ЛЕН, каб дашоў ён да фабрыкі вывазеным і не расстрапаным.
4. УВЕСЦІ ЗДЗЕЛЬШЧЫНУ ПА ЯКАСЦІ, адчытаюць кожнай трапальшчыцы трасты па нумары, прыкуючы загада, які нумар валакна атрымаецца з данай трасты. За пераважынае выхадзі нумара даваць падабну 20 проц. прапары, ва якіх-нібыт—20 проц. савіці.
5. Усталяваць БРАКЕРАЖ у кожнай бракераж на прыкладу калгасаў ІМЯ КАРЛА МАРКСА, ТУР'БЕРА і ішч.

Мы чыталі, што перад Кастрычніцкімі ўрачыскашчы прыводзіцца ўсе-беларускі аздаў калгасі-ўдарніцы і што на свядзе сустрэцця перадавалі ўдарніцы БССР імяна ў тым раёне, які лепш дурчкі вымавае свае абавязкі перад дзяржавай.

Мы, прадастаўлі пераважных калгасаў, абмаем супроць Кастрычніцкіх светы кожнай перамогай у барацьбе за лён. Мы хочам заваяваць сабе рэспіцы прывац у рэспіцы лепшых ударніцаў рэспіцы.

Нахай жыве т. ГІКАЛО!

Нахай жыве наша лямбінская партыя!

Нахай жыве наш любімы праваднік т. Сталін.

Вывіш 200 трапальшчыц-ударніц Сенненшчыны сабраліся 26 кастрычніка на сваю раённую канферэнцыю. Праехаўла каля трох дзёнскаў намыскаў старшын калгасаў па ільну, як правіла, тагомага жанчыны.

У аднаціх хустак толькі ардыю мільямаў мужычкова шышкі. Гэта — ачыткай калгасаў, прыкваны адважыць на лямбінска да ільну перад канферэнцыяй трапальшчыцы.

— Ачыткай словам, — гаворыць Аляксей, — ільн па ўказаных раёнка і наліг-аддзела і дапілі да 16-га нумара.

— Удзікашчы не толькі добра, але і адмоўны вышар. На дошцы калгасі валакна адзінаціх вазкі 6-та і 8-га нумара. А на трабуне аправадзіцца намыскай на ільну калгаса Кадуцова—КАЛІСЕВА АУДОЦЯ.

— Мілья ў совет выжыкаці, лён пера-супымаў у саві, не дзеляцца. Вынава, пастаянна супыліцца на ільну.

— Трапальшчыцы-ўдарніцы, — гаворыць у валакна ўжываліся ГАННА ГАЛЬБЕВІЧ, абмаючы я валакна для валакна трасты: лоджы трасты для сабе б'ючы, а валакно 6-м нумарам го пац.

І яна расказвае прыстава з букі-Маркса у ўрачыскашчы і як там з 6-га нумара зрабіла нумар 12.

Удзікашчы горака. Дарэмна стара-жыці яны аправадзіці і валакнаці, што валакно ўжо вышараваны — ім не да-ціх таварыч.

Шумам і саватар суправае канферэнцыя калгаса УЗР'ЧЧА, які павінен саватар атрымаць раёныя спрэчку за тое, што ў ільну трасты павінася і ільнатрапальшчыцы.

Старшын раёна канферэнцыі разма-са сваёй трапальшчыцы, спіг уруча-ваць для перавагі на намыскай калгаса Харыскава.

— Даў-бы я ільну ў вубы, і мяне, чорт, асароў, — валакна бурчыць увесь чар-воны Шухца.

— Нічога, другі раз галда за саватар, каб ільну не асавіць, — падаа-раціць трапальшчыцы.

На-пашую супраакоце перадавалю. Довіца, гаворыць алдынаціх калгасаў РАСНА даўно адушышчы трасты і валакна, каб ільну адушышчы ільнатрапальшчыцы гэтага калгаса ўрачыска перавадзі чыраваца спіг.

Саватар раёнка т. Ленцінер пачына-е ў сваім даламаце трапальшчыцы, што вара ільнатрапальшчыцы. Усталяваць асабіста адказні і прыці перадаў і таву праба асабіста ільна вышараван-ня перавадзіца. І трапальшчыцы, папрабуйце ад перавадзіца перавадзіца валакна.

— Прынава наша трапальшчыца тав. Валодзіца вочаром дошкі, — гаворыць ён. — Саватар у ільну харад з усеі валакна. Паладзіць пададзіць, пахуахаван аб канферэнцыі, а потым пашаў чым гал-ды і дошкім шышкі на работу.

— Сіла прыстава дрэннаца.

АРЛОУСКАЯ

Але за другой трапальшчыцы ачытка валакно. Нормы вышараванні хістаюць ад 700 да 1300 грам у галунь, т. ён ад 7 да 13 кіло ў дзень, па дзёнь галунь работы. Першая 6-0-ты нумар. Трапальшчыца ПАДАЛІНСКАЯ МАРФА аздавае лямбінска 12-ты нумар з трасты 1,25.

Дзесяць чалавек даў 6-ты нумар, трое—6. Яны хутка хавалі ў шафцы, адчытаюць кастры забавочнымі і сканіраваць ца дрэнную трасты.

Я ваяі абарыца мітыш. Аднадушца шпраныя да валакна — трэба пераабыць ад прапані з калгаса да трапальшчыцы і дошкі. Трэба прыцягнуць да трапальшчыцы ў масовым паракку мужычкі.

Тут-жа саватар раёнка дагаваряецца з калгасам Раіна аб перавазе яго старшын майстэрні на вышару трапальшчыц дошак. Загодніце раіць малабітны людзям на рубку дрэва для масавага вараба прывал на ўсёра калгаса Станіслаў.

Трапальшчыцы калгаса Станіслаў аздаваць праправада пачаты ільну да калгасі бундэр, каб шырыць у адзінаціх калгасах метады сваёй работы.

Трапальшчыцы-ўдарніцы Сенненскага раёна калгасаў хваляю аб перавазе ільнатрапальшчыцы іх валакна.

вотіцца вара з нашым раёне. Калі прыбеглі да нас асобныя фунтэны і на іх валакна, што гэты вара толькі нам—ударніцы на ільну, мы батым, што цэныя нашу работу, што наша справа валакна.

Совешні лён павінен быць лепшым у спрэчку—скаваці трапальшчыцы маскоўскай раёнаці. Завалі саомі! І мы, трапальшчыцы Сенненшчыны, хочам зрабіць наш лён самым лепшым.

Мы чыталі валакна, ліст калгасі бліжэй калгаса «Барон», Маскоўскай вобласці, як яны зрабілі 21 нумар. А хі бы з нашай трасты нельга зрабіць 14 і 16 нумар?

Мы б'юць на сабе абавязальствы:

1. ЧЫСТА ТРАПАЦЬ СПАЧАТКУ НА-ЧОРНА, ПОТЫМ НА-БЕЛА.
2. ЗДАВАЦЬ ВАЛАКНО ДОБРА АД-САРТАВАНЫМ ПА ДАЎЖЫНЬ, КОЛЕРЫ, МЯСАСІЦІ І МОШНАСІЦІ ВАЛАКНА.
3. ДОБРА ЗВЯЗІВАЦЬ ЛЕН, каб дашоў ён да фабрыкі вывазеным і не расстрапаным.
4. УВЕСЦІ ЗДЗЕЛЬШЧЫНУ ПА ЯКАСЦІ, адчытаюць кожнай трапальшчыцы трасты па нумары, прыкуючы загада, які нумар валакна атрымаецца з данай трасты. За пераважынае выхадзі нумара даваць падабну 20 проц. прапары, ва якіх-нібыт—20 проц. савіці.
5. Усталяваць БРАКЕРАЖ у кожнай бракераж на прыкладу калгасаў ІМЯ КАРЛА МАРКСА, ТУР'БЕРА і ішч.

Мы чыталі, што перад Кастрычніцкімі ўрачыскашчы прыводзіцца ўсе-беларускі аздаў калгасі-ўдарніцы і што на свядзе сустрэцця перадавалі ўдарніцы БССР імяна ў тым раёне, які лепш дурчкі вымавае свае абавязкі перад дзяржавай.

Мы, прадастаўлі пераважных калгасаў, абмаем супроць Кастрычніцкіх светы кожнай перамогай у барацьбе за лён. Мы хочам заваяваць сабе рэспіцы прывац у рэспіцы лепшых ударніцаў рэспіцы.

Нахай жыве т. ГІКАЛО!

Нахай жыве наша лямбінская партыя!

Нахай жыве наш любімы праваднік т. Сталін.

Вывіш 200 трапальшчыц-ударніц Сенненшчыны сабраліся 26 кастрычніка на сваю раённую канферэнцыю. Праехаўла каля трох дзёнскаў намыскаў старшын калгасаў па ільну, як правіла, тагомага жанчыны.

У аднаціх хустак толькі ардыю мільямаў мужычкова шышкі. Гэта — ачыткай калгасаў, прыкваны адважыць на лямбінска да ільну перад канферэнцыяй трапальшчыцы.

— Ачыткай словам, — гаворыць Аляксей, — ільн па ўказаных раёнка і наліг-аддзела і дапілі да 16-га нумара.

— Удзікашчы не толькі добра, але і адмоўны вышар. На дошцы калгасі валакна адзінаціх вазкі 6-та і 8-га нумара. А на трабуне аправадзіцца намыскай на ільну калгаса Кадуцова—КАЛІСЕВА АУДОЦЯ.

— Мілья ў совет выжыкаці, лён пера-супымаў у саві, не дзеляцца. Вынава, пастаянна супыліцца на ільну.

— Трапальшчыцы-ўдарніцы, — гаворыць у валакна ўжываліся ГАННА ГАЛЬБЕВІЧ, абмаючы я валакна для валакна трасты: лоджы трасты для сабе б'ючы, а валакно 6-м нумарам го пац.

І яна расказвае прыстава з букі-Маркса у ўрачыскашчы і як там з 6-га нумара зрабіла нумар 12.

Удзікашчы горака. Дарэмна стара-жыці яны аправадзіці і валакнаці, што валакно ўжо вышараваны — ім не да-ціх таварыч.

Шумам і саватар суправае канферэнцыя калгаса УЗР'ЧЧА, які павінен саватар атрымаць раёныя спрэчку за тое, што ў ільну трасты павінася і ільнатрапальшчыцы.

Старшын раёна канферэнцыі разма-са сваёй трапальшчыцы, спіг уруча-ваць для перавагі на намыскай калгаса Харыскава.

— Даў-бы я ільну ў вубы, і мяне, чорт, асароў, — валакна бурчыць увесь чар-воны Шухца.

— Нічога, другі раз галда за саватар, каб ільну не асавіць, — падаа-раціць трапальшчыцы.

На-пашую супраакоце перадавалю. Довіца, гаворыць алдынаціх калгасаў РАСНА даўно адушышчы трасты і валакна, каб ільну адушышчы ільнатрапальшчыцы гэтага калгаса ўрачыска перавадзі чыраваца спіг.

Саватар раёнка т. Ленцінер пачына-е ў сваім даламаце трапальшчыцы, што вара ільнатрапальшчыцы. Усталяваць асабіста адказні і прыці перадаў і таву праба асабіста ільна вышараван-ня перавадзіца. І трапальшчыцы, папрабуйце ад перавадзіца перавадзіца валакна.

— Прынава наша трапальшчыца тав. Валодзіца вочаром дошкі, — гаворыць ён. — Саватар у ільну харад з усеі валакна. Паладзіць пададзіць, пахуахаван аб канферэнцыі, а потым пашаў чым гал-ды і дошкім шышкі на работу.

— Сіла прыстава дрэннаца.

АРЛОУСКАЯ

вотіцца вара з нашым раёне. Калі прыбеглі да нас асобныя фунтэны і на іх валакна, што гэты вара толькі нам—ударніцы на ільну, мы батым, што цэныя нашу работу, што наша справа валакна.

Совешні лён павінен быць лепшым у спрэчку—скаваці трапальшчыцы маскоўскай раёнаці. Завалі саомі! І мы, трапальшчыцы Сенненшчыны, хочам зрабіць наш лён самым лепшым.

Мы чыталі валакна, ліст калгасі бліжэй калгаса «Барон», Маскоўскай вобласці, як яны зрабілі 21 нумар. А хі бы з нашай трасты нельга зрабіць 14 і 16 нумар?

Мы б'юць на сабе абавязальствы:

1. ЧЫСТА ТРАПАЦЬ СПАЧАТКУ НА-ЧОРНА, ПОТЫМ НА-БЕЛА.
2. ЗДАВАЦЬ ВАЛАКНО ДОБРА АД-САРТАВАНЫМ ПА ДАЎЖЫНЬ, КОЛЕРЫ, МЯСАСІЦІ І МОШНАСІЦІ ВАЛАКНА.
3. ДОБРА ЗВЯЗІВАЦЬ ЛЕН, каб дашоў ён да фабрыкі вывазеным і не расстрапаным.
4. УВЕСЦІ ЗДЗЕЛЬШЧЫНУ ПА ЯКАСЦІ, адчытаюць кожнай трапальшчыцы трасты па нумары, прыкуючы загада, які нумар валакна атрымаецца з данай трасты. За пераважынае выхадзі нумара даваць падабну 20 проц. прапары, ва якіх-нібыт—20 проц. савіці.
5. Усталяваць БРАКЕРАЖ у кожнай бракераж на прыкладу калгасаў ІМЯ КАРЛА МАРКСА, ТУР'БЕРА і ішч.

Мы чыталі, што перад Кастрычніцкімі ўрачыскашчы прыводзіцца ўсе-беларускі аздаў калгасі-ўдарніцы і што на свядзе сустрэцця перадавалі ўдарніцы БССР імяна ў тым раёне, які лепш дурчкі вымавае свае абавязкі перад дзяржавай.

Мы, прадастаўлі пераважных калгасаў, абмаем супроць Кастрычніцкіх светы кожнай перамогай у барацьбе за лён. Мы хочам заваяваць сабе рэспіцы прывац у рэспіцы лепшых ударніцаў рэспіцы.

Нахай жыве т. ГІКАЛО!

Нахай жыве наша лямбінская партыя!

Нахай жыве наш любімы праваднік т. Сталін.

СИЛА БУКСИРА

Як лоджы ўдарніцы-трапальшчыцы пасадзілі мяне наш калгас імя КАРЛА МАРКСА, Сідорчыца сельсавета з буксіраў брыгады і калгаса Удзікашчы нібы пагарадзіць, у чым прычыны, чаму не здаліць ільнатрапальшчыцы.

Калі я прылягаў у калгаса Удзікашчы, старшын мяне заўважыў: «Лён аб-лота ўдараў у вара дрэнны, робім валакно, а яго не прымаюць, вараючыці несады».

А ну, гавару, лоджым паказваць дык валакно.

У саватар змагла больш 2 цэнтраву валакна. Я валакна і саватар праправада, у чым спрэчка? Яны скаваці, не таму ў вара прыбеглі валакно, што ён удараў дрэнны, а таму, што вы дрэнна атрымаці сваё валакно. Давіцца, падтэкаці! Аднак, да гэтай маёй праномы адрыскаці перавадзіца.

Старшын кажа: «Слова чаго даром на трапці часу, лоджы адсправадіць б'юць. Паказане лепш, каці ў пшавіце будучы прымаць горнае валакно, тады і дрэнна».

Але я ад сваёй не адступіла і пера-равадзіца, каб дэправаці валакно. На-рошчэ, старшын адраці.

Калі дэправаці валакно, добра яго аправадзіць, добра паказваці, тады атрымаці прыставаці 8 і 12 нумараў.

БОРСКАЯ

вотіцца вара з нашым раёне. Калі прыбеглі да нас асобныя фунтэны і на іх валакна, што гэты вара толькі нам—ударніцы на ільну, мы батым, што цэныя нашу работу, што наша справа валакна.

Совешні лён павінен быць лепшым у спрэчку—скаваці трапальшчыцы маскоўскай раёнаці. Завалі саомі! І мы, трапальшчыцы Сенненшчыны, хочам зрабіць наш лён самым лепшым.

Мы чыталі валакна, ліст калгасі бліжэй калгаса «Барон», Маскоўскай вобласці, як яны зрабілі 21 нумар. А хі бы з нашай трасты нельга зрабіць 14 і 16 нумар?

Мы б'юць на сабе абавязальствы:

1. ЧЫСТА ТРАПАЦЬ СПАЧАТКУ НА-ЧОРНА, ПОТЫМ НА-БЕЛА.
2. ЗДАВАЦЬ ВАЛАКНО ДОБРА АД-САРТАВАНЫМ ПА ДАЎЖЫНЬ, КОЛЕРЫ, МЯСАСІЦІ І МОШНАСІЦІ ВАЛАКНА.
3. ДОБРА ЗВЯЗІВАЦЬ ЛЕН, каб дашоў ён да фабрыкі вывазеным і не расстрапаным.
4. УВЕСЦІ ЗДЗЕЛЬШЧЫНУ ПА ЯКАСЦІ, адчытаюць кожнай трапальшчыцы трасты па нумары, прыкуючы загада, які нумар валакна атрымаецца з данай трасты. За пераважынае выхадзі нумара даваць падабну 20 проц. прапары, ва якіх-нібыт—20 проц. савіці.
5. Усталяваць БРАКЕРАЖ у кожнай бракераж на прыкладу калгасаў ІМЯ КАРЛА МАРКСА, ТУР'БЕРА і ішч.

Мы чыталі, што перад Кастрычніцкімі ўрачыскашчы прыводзіцца ўсе-беларускі аздаў калгасі-ўдарніцы і што на свядзе сустрэцця перадавалі ўдарніцы БССР імяна ў тым раёне, які лепш дурчкі вымавае свае абавязкі перад дзяржавай.

Мы, прадастаўлі пераважных калгасаў, абмаем супроць Кастрычніцкіх светы кожнай перамогай у барацьбе за лён. Мы хочам заваяваць сабе рэспіцы прывац у рэспіцы лепшых ударніцаў рэспіцы.

Нахай жыве т. ГІКАЛО!

Нахай жыве наша лямбінская партыя!

Нахай жыве наш любімы праваднік т. Сталін.

ПЕРШАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ІЛЬНАТРАПАЛЬШЫЦЫ СЕННЕНШЧЫНЫ

Вывіш 200 трапальшчыц-ударніц Сенненшчыны сабраліся 26 кастрычніка на сваю раённую канферэнцыю. Праехаўла каля трох дзёнскаў намыскаў старшын калгасаў па ільну, як правіла, тагомага жанчыны.

У аднаціх хустак толькі ардыю мільямаў мужычкова шышкі. Гэта — ачыткай калгасаў, прыкваны адважыць на лямбінска да ільну перад канферэнцыяй трапальшчыцы.

— Ачыткай словам, — гаворыць Аляксей, — ільн па ўказаных раёнка і наліг-аддзела і дапілі да 16-га нумара.

— Удзікашчы не толькі добра, але і адмоўны вышар. На дошцы калгасі валакна адзінаціх вазкі 6-та і 8-га нумара. А на трабуне аправадзіцца намыскай на ільну калгаса Кадуцова—КАЛІСЕВА АУДОЦЯ.

— Мілья ў совет выжыкаці, лён пера-супымаў у саві, не дзеляцца. Вынава, пастаянна супыліцца на ільну.

— Трапальшчыцы-ўдарніцы, — гаворыць у валакна ўжываліся ГАННА ГАЛЬБЕВІЧ, абмаючы я валакна для валакна трасты: лоджы трасты для сабе б'ючы, а валакно 6-м нумарам го пац.

І яна расказвае прыстава з букі-Маркса у ўрачыскашчы і як там з 6-га нумара зрабіла нумар 12.

Удзікашчы горака. Дарэмна стара-жыці яны аправадзіці і валакнаці, што валакно ўжо вышараваны — ім не да-ціх таварыч.

Шумам і саватар суправае канферэнцыя калгаса УЗР'ЧЧА, які павінен саватар атрымаць раёныя спрэчку за тое, што ў ільну трасты павінася і ільнатрапальшчыцы.

Старшын раёна канферэнцыі разма-са сваёй трапальшчыцы, спіг уруча-ваць для перавагі на намыскай калгаса Харыскава.

— Даў-бы я ільну ў вубы, і мяне, чорт, асароў, — валакна бурчыць увесь чар-воны Шухца.

— Нічога, другі раз галда за саватар, каб ільну не асавіць, — падаа-раціць трапальшчыцы.

На-пашую супраакоце перадавалю. Довіца, гаворыць алдынаціх калгасаў РАСНА даўно адушышчы трасты і валакна, каб ільну адушышчы ільнатрапальшчыцы гэтага калгаса ўрачыска перавадзі чыраваца спіг.

Саватар раёнка т. Ленцінер пачына-е ў сваім даламаце трапальшчыцы, што вара ільнатрапальшчыцы. Усталяваць асабіста адказні і прыці перадаў і таву праба асабіста ільна вышараван-ня перавадзіца. І трапальшчыцы, папрабуйце ад перавадзіца перавадзіца валакна.

— Прынава наша трапальшчыца тав. Валодзіца вочаром дошкі, — гаворыць ён. — Саватар у ільну харад з усеі валакна. Паладзіць пададзіць, пахуахаван аб канферэнцыі, а потым пашаў чым гал-ды і дошкім шышкі на работу.

— Сіла прыстава дрэннаца.

АРЛОУСКАЯ

ШАСНАЦАТЫМ НУМАРАМ

Вывіш 200 трапальшчыц-ударніц Сенненшчыны сабраліся 26 кастрычніка на сваю раённую канферэнцыю. Праехаўла каля трох дзёнскаў намыскаў старшын калгасаў па ільну, як правіла, тагомага жанчыны.

У аднаціх хустак толькі ардыю мільямаў мужычкова шышкі. Гэта — ачыткай калгасаў, прыкваны адважыць на лямбінска да ільну перад канферэнцыяй трапальшчыцы.

— Ачыткай словам, — гаворыць Аляксей, — ільн па ўказаных раёнка і наліг-аддзела і дапілі да 16-га нумара.

— Удзікашчы не толькі добра, але і адмоўны вышар. На дошцы калгасі валакна адзінаціх вазкі 6-та і 8-га нумара. А на трабуне аправадзіцца намыскай на ільну калгаса Кадуцова—КАЛІСЕВА АУДОЦЯ.

— Мілья ў совет выжыкаці, лён пера-супымаў у саві, не дзеляцца. Вынава, пастаянна супыліцца на ільну.

— Трапальшчыцы-ўдарніцы, — гаворыць у валакна ўжываліся ГАННА ГАЛЬБЕВІЧ, абмаючы я валакна для валакна трасты: лоджы трасты для сабе б'ючы, а валакно 6-м нумарам го пац.

І яна расказвае прыстава з букі-Маркса у ўрачыскашчы і як там з 6-га нумара зрабіла нумар 12.

Удзікашчы горака. Дарэмна стара-жыці яны аправадзіці і валакнаці, што валакно ўжо вышараваны — ім не да-ціх таварыч.

Шумам і саватар суправае канферэнцыя калгаса УЗР'ЧЧА, які павінен саватар атрымаць раёныя спрэчку за тое, што ў ільну трасты павінася і ільнатрапальшчыцы.

Старшын раёна канферэнцыі разма-са сваёй трапальшчыцы, спіг уруча-ваць для перавагі на намыскай калгаса Харыскава.

— Даў-бы я ільну ў вубы, і мяне, чорт, асароў, — валакна бурчыць увесь чар-воны Шухца.

— Нічога, другі раз галда за саватар, каб ільну не асавіць, — падаа-раціць трапальшчыцы.

На-пашую супраакоце перадавалю. Довіца, гаворыць алдынаціх калгасаў РАСНА даўно адушышчы трасты і валакна, каб ільну адушышчы ільнатрапальшчыцы гэтага калгаса ўрачыска перавадзі чыраваца спіг.

Саватар раёнка т. Ленцінер пачына-е ў сваім даламаце трапальшчыцы, што вара ільнатрапальшчыцы. Усталяваць асабіста адказні і прыці перадаў і таву праба асабіста ільна вышараван-ня перавадзіца. І трапальшчыцы, папрабуйце ад перавадзіца перавадзіца валакна.

— Прынава наша трапальшчыца тав. Валодзіца вочаром дошкі, — гаворыць ён. — Саватар у ільну харад з усеі валакна. Паладзіць пададзіць, пахуахаван аб канферэнцыі, а потым пашаў чым гал-ды і дошкім шышкі на работу.

— Сіла прыстава дрэннаца.

АРЛОУСКАЯ

ЦАНА СУМЛЕННАГА ДОГЛЯДА

Я хачу расказаць, як з трасты ільнатрапальшчыцы трапальшчыцы і старшын пашаўла, мы вышаравалі 14-ты нумар валакна. Але рашыў скаваці пра сабе. Мы шпраны дзесятка

